

Б2 204

№ 5. Выданье „Нашае Хаты“ № 5.

Коптам Т. Г.

93

М. ГОРКІЙ

АРХІП і ЛЯВОНКА

З расейскаго перадажыла ЗЯЗЮЛЯ.

Рысункі Яніслава Валакіты.



ВІДЧИХ

1910.

Ба 204

24 V 094

М. ГОРКІЙ

АРХІП і ЛЯВОНКА

З РАСЕЙСКАЙ МОВЫ ПЕРЭКЛАДА НА БЕЛАРУСКУЮ

Т. Г.



Інв. № 6563 г. 6.204

Беларусь
1994 г.

ВІЛЬНЯ





Чэкаючы на паром, ляглі яны ў цянъку пад падмытым і на-
вісшым берэгам і доўга моўчкі
глядзелі на шыбкіе і каламутные
хвалі Кубані*), плёскаўшыся ля
іх ног.

Лягонка заснуў ткі той час,
а дзеда Архіпа ніяк сон ня браў:
усё ў грудзёх нешта балело. На
цёмна-шэрай зямлі абарваные, скор-
чэнныя яны чуць адзначываліся і вы-
глядалі; як два камочки, адзін —
большы, другі — меншы. Іх твары,
загарэўшыя ад сонца і ў пылу, так сама бадай нічым ня
рэзняліся ад бруднага шкуцца, накінутаго на іх плечы.

Кашчавы і доўгі дзед Архіп выцягнуўся як раз праз
вузеньку пешчаную сцежку, што, як жоўтая стужка, раскі-
нулася памеж абрывам і берэгам ракі. Лягонка скруціўся
ў баранак ля яго баку. Тоненъкі, хрливы, ў сваей абарванай
опратцы падобен быў да сухога сучка, бытцам адломанага
ад дзеда — старога пия, выкінутаго на пясок халоднымі і моц-
нымі хвалиямі ракі.

Дзед, успершыся на руцэ, паглядаў на другі берег, за-
літый сонцем ды заросшы дробнай лазой, дзе ў адным мейсцы
можна было прыкмеці чорны бок парому. Тамака было
неяк сумна і пуста. Шырокая шэрай дорога вела далёка
ў глыбь стэпоў, дый ішла яна так проста, што ажно на дзеда
навадзіла нудныя думкі.

Тухлые яго вочы с чырвонымі запухшымі векамі мір-
галі неяк неспакойна, а зморшчэны твар бытцам застыў у
болі, ў журбе. Сухі кашэль хватаў яго безпрэстанку; хутка

* Рака на Каўказі.

тады закрываў рот рукой ды непакойна, са страхам паглядаў на ўнука свайго: а вось прачнечца?! Кашэль быў гэткі сіпучы ды пяжкі, што прымушаў дзеда падымацца з зямлі,— а тады сълёзы капалі з яго вачай.

Каб на дзедавы кашэль, ды шум вады, дужа-б ціха было у стэпі, не чутно было-б ніякіх галасоў... Аграмадны буры стэп, спалены сонцем, шырока раскінуўся па абодвух берэгах ракі, і толькі далёка — на краю неба чуць-чуць старыя вочы маглі пабачыць залатое морэ пшаніцы, што ціха калыхалася у блесках сонейка. На цёмна-сінім небі відаць было тры гонкіе топалі; здавалося, што яны то ніжэюць, то ізноў у гару растуць, а неба і пшаніца, накрытая ім, то падыймаецца, то ізноў к зямлі гнецца,— а падчас усё рацтам чэзне ў серэбранным съцепным тумане...



А туман той съветлы, бліскучы падпаўзаў блізенька к самому берэгу ракі ды сам рабіўся чыстай, спакойнай рэкой, што хочэ ажывіць мёртвы ад гарачыні стэп.

Дзед Архіп ішоў здалёку — з глыбіні Ракеі; яму былі незнаёмы гэтыя дзівы, бо перад тым ніколі на быў ён у стэпах, куды цяпер загнаў яго голад. Дык дзіваваўся-ж ён, дзіваваўся,— і вочы сабе праціраў, думалочы: „спякота гэтая можэ мне вочы выпаліць, так, як ужо адабрала і апошніе сілы ў нагах“.

Сягоныня было яму неік горэй, як заўсягды. Чуў блізка съмерць, але яе не пужаўся, бо ведаў, што усё роўна не пе мінаваць. Мучыла яго толькі адна думка — аб ўнуку: куды дзенеца Лявоныка?.. І хацелося яму памерці ў сваім баку, а не ў чужым.

Кожын раз, як гэтая думка прыхадзіла дзеду на вум, агортывала яго страшэнная жуда, а ў сярэдзіне нешта бытцам абрывалося, хададзёло; і гэтая тады рабілося яму сумна на душы, што, здаецца, так і пайшоў-бы ў сваю родную странку—Расею... Толькі—далёка адсюль да Расеі... ўсё роўна, на Кубані, шчыра бедных дараць. Народ усё багаты, толькі неяк цяжкі ды съмяшлівы. Ня любіць бедных, бо сам багаты.

А Ляўонцы прыдзеца пашукаць іншай працы, як сіратой астанеца....

Дзед паглядзеў на яго вільготнымі ад сълёз вачыма і асьцерожна сваей шэршавай рукой стаў гладзіць унукаву галоўку.

Той падняў свае вялікіе сініе вочы. На худым твары, рабым ад воспы, з вострым носікам і бледнымі вуснамі тые вочы здаваліся ешчэ большымі, ешче глыбейшымі, як былі яны папраўдзі.

— А што, мо йдзе? — спытаўся ён і, прылажыўшы к вочам руку казырком, угледаўся на рэку, залітую сонцем.

— Не, ешчэ не йдзе. Стайць на мейсцы. Ня пільна яму, ніхто ня клічэ, і не кратаетца... — ціха прагаварыў дзед. Рука яго ўсё лежала на галоўцы ўнука. — А што, задрэмаў?

Ляўонка ківнуў галоўкай і расцягнуўся на пяску. Яны прымоўкі.

— Каб умеў я плаваць, пакупаўся-б, — адазваўся Ляўонка, пазіраючы на ваду. — Бач, як быстра коціцца. Нібось, у нас гэткіх нема. І чаго-ж яна так съпешаецца? Ніхто ня гоніць у нару,—пасыпееш на пару!..

І Ляўонка сярдзіта адварнуўся ад рэкі.

— А ведаеш што? — крыху падумаўши, сказаў дзед, — давай, расперэзаемся, завижэм рэмні, адзін канец прывяжу к тваёй назе, а тады лезь у ваду і купайся...

— Во, прыдумаў! — атказаў Ляўонка. — Гэткая рэка і мяне і цябе сцягніе. Патонем абое.

— Праўда, што сцягніе! Глядзі, як прэць, не раўнуючы як вясной у паводку! А колькі ж тут сенакосу, — і вокам не абняць!

Ляўонка ляніўся гукаць і нічога не атказаў дзеду; цёр толькі ў пальцах камочкі сухой гліны.

А дзед глядзеў на яго ды аб нечым думаў.

— Вось як... — ціха прашэнтаў Ляўонка, стрэсаючы с пальцоў пыл, — здаецца, крэпкая земля, а расцёр — дык толькі пыл узъняўся, і то чуць відаць...

— Дык што-ж? — спытаўся Архіп і ізноў закашляў; праз сълёзыугледаўся ў вялікіе бліскучыя вочы ўнукавы.

— А вось тое, што яна уся такая... — сказаў Ляронка, паказываючы рукой на другі бераг ракі. — А колькі на ёй набудована, колькі мы ўжо гарадоў перайшлі?! Страх! А людзей то ўсюды колькі?!

Не умеў ён ешчэ акуратна выказаць славамі ўсіх думак сваіх, замоўкі і азіраўся навокол.

Спагадзя дзед падсунуўся да ўнука і ласкава загаварыў:

— Вумніца ты мой! Штырую праўда ты адрезаў — усё пыл.. і гарады, і людзі, і мы с табой — усё пыл.. Ай, дзіцятка, каб цябе граматы вучылі, пайшоўбы ты ў гару! Гукаеш аб усём, бытцам стары... Верабейка ты мой, птушэчка мая!.. Богу толькі аднаму ведама, што с табой будзе?..

Абняў галоўку ўнука і цэлаваў.

— Пачэкай!.. — крикнуў Ляронка, аслабаняючы свае лінняные воласы ад крывых дрыжачых пальцоў дзедавых рук. — Як ты гэта кажэш? І земля, і гарады, і мы с табой — толькі пыл? Усё пыл?

— Аўжо-ж, нейначэй Бог прыказаў, галубочку ты мой. Ўсё абернецца ў зямлю, а земля — што? Пыл, больш нічога... І ўсё памірае на ёй... Во як! І дзеля таго чэлавек павінен жыць працавіта, па Божаму. Во і я ўжо хутка памру... — перэкінуўся дзед на думку сваю. — Куды ты тады без мяне дзенешся?

Ляронка часта чуў гэткіе гутаркі і, папраўдзі, надаело яму ужэ гукаць аб съмерці; дык моўчкі адварнуўся ён у іншы бок, сарваў траўку і пачаў не жваць.

Але думка аб разлуцы з ўнукам была балючым месцам дзеда.

— Ну, што-ж ты змоўк? Кажы, як будзеш жыць без мяне? — ціха спытаўся, кашляючы ізноў.

— Я-ж ужо гаварыў, — атказаў Ляронка, скоса пазираючы на дзеда.

Дужа ён не любіў гэтых гутарак, бо заўсягды яны канчаліся сваркай. Бывало, што спачатку слухаў, думаў, пужаўся ноных варункоў жыцьця, паслья плакаў, а як ужо зусім замарыўся, ня слухаў болей, адварочываўся ад дзеда. А дзед, калі прыкметіць гэта, пачынаў сярдзіта лаяць Ляронку, кажучы, што ён дурэнь, што ня цэніць яго трудоў ды хоча яго съмерці.

— Горкі ты ешчэ дурніца, съвета не знаеш. І ня дзіва: табе-ж усяго толькі адзінаццаць гадкоў. І слабенькі ты, нягодны да работы. Дзе тады дзенешся? Мо думаеш, што добрые людзі прыхінуць цябе? Каб гроши ты меў, тады і апекуны знайшліся-б. сць ведама, па старцох хадзіць ня люба нават і мне старому. Кожнаму кланяйся, кожнаго прасі.

І паюць цябе, і бьюць, а часта і зусім гоняць... Ці ты думаеш, што нас бедных лічаць за людзей? Ахі! Дзесяць год ужо хаджу — знаю гэты смак. Куском хлеба даражаць, бытцам золатам. Дадуць і думаюць, што рай сабе аткрылі на тым съвеці. Мо думаеш, што з жаласьці даюць? Не, — каб толькі сумленыне свае супакоіць,—дзеля гэтаго і даюць, мой міленькі. Сытый чэлавек безліtosный, беднаму не спагадае. Яны да векоў будуць ворагамі, да векоў будуць адзін аднаму вочы калоць!.. Сытый галоднаму не таварыш.

Усходзіўся гэтак дзед ад злосці і жалю. Вусны дрыжалі, зранькі блішчэлі пад чырвонымі векамі, а моршчыны на твары зрабіліся ешчэ большыя, ешчэ глыбейшыя.

Ляўонка гэткім дзядулю не любіў, ён нават пужаўся яго.

— Ну, і скажы-ж ты мне, што ты без мяне будзеш рабіць на съвеці? Ты — гэткая крошка, а съвет — зъвер. І пра-глынець ён цябе адразу. Я не хачу гэтаго!.. Люблю цябе, дзіцятка мае роднае... Адзін ты у мяне, і я у цябе адзін... А паміраць ткі трэба старому, нічога ня зробіш... На каго-ж я цябе пакіну?.. Божэ ты мой, Божухна!.. Чаму не пажалееш ты мяне? Жыць мне ня змога, дый паміраць нельга... Дзіцятка малы... Пеставаў цэльные сем год... Памажы ты мне, Божэ!..

Дзядуля сеў і загаласіў; ушчаміў галаву памеж каленамі, што хадыром хадзілі, ды гэтак плакаў, што аж плечы падымаліся; горкіе сълёзы, здаецца, так і пяклі хворые грудзі.

Рэка кацілася быстра і с шумам плёскалась аб бераг, бытцам хацела заглушиць дзедавы стогны. А безвоблачнае неба весела съмейлося, ліло жар на зямлю ды спакойна слухало шум каламутных хваль рэкі.

— Годаі плакаць, дзядуля! — неяк суръёзна, зъянрнуўшы галаву на бок, сказаў Ляўонка і гукаў далей з сумным, хмурым тварам: Гутарылі мы ужо аб усём. Ведаю добра, ня згіну. Пойду дзе небудзь служыць...

— Забываць... — ледзь праз зубы працэдзіў дзед.

— А вось і не забываць, ня дамся! — задорліва крикнуў Ляўонка. — І ў людзі выйду, ня кожному паддамся!..

Аж раптам спішэў, задумаўся ды ціха дадаў:

— А не, то Богу пачну маліцца...

— Каб у манастыр! — за ім у сълед уздыхнуў і дзед, толькі ізноў узяў яго кашэль ды не даваў спакою.

Разам над іх галавамі разнёсся нейкі крык, і пачулі яны скрып ад калёс.

— Давай паро-о м!.. Па-ро-ом дава-ай! — гукнулі нейчые крапкіе грудзі.

Уздрыгнулі нашые жәбрәкі, ўскочылі і падабралі сваे торбы і кіёчкі.

Заскрыпела на пяску арба (воз на двух колах), — а ў ёй стоймаў лейцы казак. Падаў ён у зад галаву ў вялікай, махнатай авеччай шапцы, надзетай на-бок, ды, набраўши цэльнай губой духу, каторы надуў і без таго шырокую грудзь, маніўся ужо крыкнуць ешчэ раз. Белые зубы яго съвециліся памеж вусамі і чорнай барадой, што аж пад самыя вочы шчыльна абрастала твар, наліўшыся крывёю ад натугі. Разшпіліўшаяся на грудзёх кашуля аткрывала цела, цёмнае ад загару і паросшае валасамі. Як ад яго, гэтаго сілача, так і ад аграмаднага каня і кованых калёс няслось сілай, ба-гацьцем, здароўем.

— Гэй!.. гэй!..

Дзед і ўнук моўчкі знялі шапкі і нізка пакланіліся.

— Як маецесь! — громка гукнуў падарожны і, паглядзеўши на той бераг, з якога памаленьку выпаўзаў ужо паром, пачаў акуратна абледаць бедных. — Адкуль Бог нясе?

— З Рәсеi! — атказаў Архіп ды ізноў пакланіўся.

— А што, голад тамака у вас?

Саскачыў ён с калёс і пачаў падцягіваць рэмні ў хамуце.

— Ай, голад такі, што і тараканы з голаду дохнуць!

— Ха, ха! Кажэш, і тараканы дохнуць? Відаць, усё ўжо тамака акуратна паелі, калі нават тараканам не асталося крошэк! А да працы, дык пэўне вы гультаі. Гэта ж вядома, што калі будзем добра працаўца, тады і з голаду ня прыйдзецца паміраць.

— Земля то у нас кепская: упіраецца — нічога ня родзіць. Ўвесы клёк ужо з яе выцягнулі.

— Земля? — пакруціў казак галавой. — Земля заўсягды павінна радзіць, на тое яна і дана чэлавеку, каб радзіла. А бываў ты, дзед, за Чорным морем? Тамака і жвір аруць!

Паром пад'ехаў.

Два казакі, гладкіе ды чырвоные, з натугай апіраліся нагамі аб паром і трымалі канат ў руках. Паром ажно затрэшчаў, як стукнуўся аб бераг. Тады кінулі яны канат ды началі адсопывацца.

— Гораcha? — спытаўся падарожны, усьмехаючыся і чуць падымуючы шапку, ды узвёў на паром каня свайго.

— Аўжо ж! — атказаў адзін перэвозчык і, падыйшоўши да воза, пачаў тамака нешта сачыць вачыма.

Другі, сеўши на падлогу, пачаў, крэхчучы здымачаць бот.

Дзед з унукам узыўшлі на паром, сталі сабе з боку і паглядалі на казакоў.

— Ну, едзэм! — камандаваў гаспадар воза.

— А піць з сабою нічога не вязеш? — спытаўся той, што агледаў воз. Яго сябр, зняўши бот і прыжмурыўши вочы, пачаў абледаць галенішчэ.

— Не! А ціж табе мала вады ў рэцэ?

— Вады.. я кажу не пра ваду...

— А, пра гарэлку? Не вязу гарэлкі.

— Як жэ ты гэта яе не вязеш? — сказаў перэвозчык, апусьціўши вочы.

— Нутка, валай!

Казак плюнуў на руку і ўзляўся за канат. Падарожны пачаў пасабляць яму.

— А ты, дзед, чаму не пасобіш? — спытаўся Архіна перэвозчык з ботам.

— Родненські, куды гэта мне! — ледзь прастагнаў дзед жалосным голасам.

— І ня трэба памагаць, самі справяцца!

Сказаўши гэта, перэвозчык сам расцягнуўся на памосьці, бытцам хацеў паказаць дзеду, што і праўды тые без іх помочы абайдуцца.

Другі перэвозчык вылаяў яго, але, не атрымаўши ніякога атказу, упёрся з усіх сіл нагамі аб паром.

Ісплі яны проці вады; яна сярдзіта біла ў бакі парома, знасіла і ходу унімала.

Лявонка угледаўся ў ваду, і пачало яму ў галаве круціцца, прычыніліся вочы ад мірганья хваль, сон стаў яго марыць. А глухі шопат дзеда, скрып каната ды плесканье хваль — усё гэта так і калыхало да сну; так і хацелося яму легчы на памост. Разам нешта моцна ударыло аб паром, ажно Лявонка упаў на падлогу. Адчыніліся тады шырэй яго вочы, ды пачалі навакол разгледацца. Над ім съмейліся казакі, дружна падпіхаючы паром к аблгарэўшаму пню, ўкопаному на берэзі.

— А што, заснуў ты, бедак? А які хірлявы! Лезь лепей на воз, давязу да станіцы (вёскі). А і ты, дзед, седай.

Дзед, падзякаваўши казакам, пачаў падохківаючы ўзбірацца на воз. Лявонка так сама ўскочыў туды, і шпарка пачехалі яны па дарозі, падыймаючы цэльныя хмары пылу, ад катораго кашэль пачаў мучыць дзеда.

Казак засцягнуў песнью. А пеяў ён неяк адменна, то абрываў пасяродку, то ізноў канчаў песнью, пасцівістаючы. Здавалося, што ён бытцам зматываў нітку з клубка, а на вузлах зрываваў яе.

Колы скрыпелі, пыл знімаўся; дзед пакашліваў ды трос галавой, а Лявонка думаў, што вось-вось даедуць, і пры-

дзеца ізноў завадзіць малітвы: „Матка нябесная, Езус Хрыстус“. Ізноў мальцы будуць яго штурхаць, а бабы дакучачы уселякімі пытаннямі. Прыкра тады глядзець і на дзеда: ён і моршчыца болей, і горбіца ніжэй, і кашляе часьцей, і гукае аб гэткіх речах, аб якіх нігдзе і ніколі ня чулі... Кажэ, напрыклад, што ў Рәсей праста на вуліцах народ марнене з голаду гэтак, што і падбіраць ужо нема каму. Нічога гэткага яны пацраудзі і ня бачылі. але, не зманіўши, нічога і не дастанеш. А што з гэтымі кускамі хлеба рабіць? Дома дык можна прадаць за якіе сорак або пяцьдзесят капеек пуд, а тутака ніхто не купляе. І выходзіць, што часта трэба кідаць у стаі і добрые кускі смашнага хлеба. Самім ня змогаўся гэць з'есьці, а насіць цяжка.

— Пойдзеце збіраць? — спытаўся дзеда казак.

— А ўжож! — уздыхаючи атказаў дзед.

— Устань, пакажу, дзе мая съятліца,—зайдзіце начэваць.

Дзед узніяўся, але назад ізноў зваліўся ды пабіў сабе бок. Заставнаў глуха, паціраючы балочае мейсцэ.

— Ах, стары ты, стары! — з жалем буркнуў казак.

— Усё роўна, не ўставай: як сцямнене ды прыйдзе пара начэваць, папытайся тады Чорнага, Андрэя Чорнага — гэта мае прозвішча. Кожын пакажэ. А цяпер злезай. Бывайце здаровы!

Дзед і ўнук стаялі цяпер калія трох топалей. Памеж пнёў іх бачылі яны стрэхі, платы ды гэткіе самые топалі. С пад пылу трудна было і спазнаць гатунак лісьцёў, а кара дык зусім палопала ад спекоты.

Як раз праста перад ім, памеж двумя густымі платамі ішла вузкая вулочка, ў катарай счэз той казак, што іх тутака прывёз. Доўга не мяркуючы, і яны пацягнуліся яго съследам; а ішлі, як якіе падбітые пешэходы, валачылі ногі ды зумысьля хісталіся.

— Ну, як мы пойдзем: разам, ці па-асобку? — спытаўся Лявонку дзед, ды, не чакаючи атказу, сам пастановіў: — разам лепей пойдзemo, бо табе вельмі мала даюць. Не умееш прасіць...

— А на што ж нам шмат? Усё роўна, не з'емо... — сумна атказаў Лявонка і аглянуўся навокол, каб хто часам не пачаў.

— На што? Во, ці бачыў! А мо' знайдзецца такі, што купіць? Вось на што! Грошы тады даюць. А грошы — вялікая реч; з імі, нябось, ня згінеш, калі памру я.

І пачаў дзед ласкова гладзіць ўнукаву галоўку.

— А як табе здаецца, колькі я ў гэтай дарозі назбіраў?

— А колькі? — без ніякой цікавасьці спытаўся Ляонка.

— Адзінаццаць с палавінай рублёў!.. Чуеш?!

Ляонку аднак не усцешылі ні гэтые гроши, ні вясёлая дзедава гаворка.

— А, ты, малы, малы! — уздыхнуў дзед. — Ну, значыцца, як пацягнемся?

— Па-асобку.

— Дык ля церквы спаткаемся.

— Добра.

Дзед зварнуў у занулак налева, а Ляонка пайшоў проста. Чуць адыйшоў, а ўжо пачуў жаласцільные прыпевы: „Міленькіе, падайце беднаму, на Бога ўздумайце...“ А было гэта саўсім так, бытцам нехта зверху ў ніз правёў пальцамі па кепска нацягнутых струнах скрыпкі. Ляонка ўздрыгнуў і прыбавіў шагу. Заўсягды яму на люба было чуць, як дзед стагнаў і маліў, і не раз нават цужаўся, што, як адмовіць, нічога не дадуць, тады дзед тут-жэ і заплача.

Кругом было так ціха, бытцам начкай, толькі да вушэй хлапца ўжо далеталі дзедавы малітвы. Ляонка падыйшоў да плоту і прысеў у ценьку вішні, каторая раскінула над ім свае тонкіе галіны. Негдэ ззвінела пчэда...

Ляонка, скінуўшы торбу с плеч, падлажыў яе пад галаву ды так, гледзячы на небо праз лісця, хутка заснуў. Цень ад плоту і густыя дзядоўнікі зусім закрылі яго ад зачай прахожых....

Нейкі незвычайні гоман разбудзіў хлапца. Позна ўжо было, бо пацягівало вечэрнім халадком. Нехта плакаў недалёка. А плакаў так, як хліпаюць дзеци. Плач то моўк, то ізноў падыймаўся, а ўсё чуцен быў бліжэй і бліжэй. Падняў Ляонка галаву і скроль траву паглядзеў на дарогу.

Па ёй ішла прыгожэнка дзяячынка, гадкоў семі, ў чыстай опратцы. Твар яе ад сълёз ажно запух, а яна што раз пацірала яго надалком сваей белай перкалёвай спаднічкі. Ішла памален'ку, босымі ножкамі шаркала па пяску, падыймаючы пыл і гэтак задумаўшысь, бытцам на ведала, куды ідзе. Чорныя яе вочкі, цяпер вільготныя, глядзелі неяк сумна, а маленкіе пекніе вушкі як-бы свавольна тырчалі меж растропавымі валасамі, што раскінуліся на лоб шыю і плечы.

Ляонцы яна паказалася вельмі съмешнай і вясёлай, хоць была ў сълезах. „Ну, і свавольніца!“ — падумаў.

— А чаго плачэш? — спытаўся ён.

Уздрыгнула яна, аглянулася і адразу пера стала плакаць,

усхліпываючы толькі памаленку. Апаслья ізноў скрывіліся вусны, зморшчыўся твар, ды ўжо моцна пачала галасіць.

Ляўонцы зрабіліся вельмі жаль дзяўчынкі, ажно у грудзях нешта сціснуло, — і ён пацягнуўся за ёю.

— Годзі плакаць. Ты-ж вялікая ўжо, стыдна! — гукаў ён перш здалёку, а пасыля, дагнаўшы, заглянуў у вочы:— Ну і чаго-ж гэта плакаць?

— Каб на цябе гэтак...—адбуркнула і тут-жэ абсунулася на дарогу; закрыла твар рукамі і плакаць не кідала.



— Баба, чыстая баба!...—махнуў рукой Ляўонка.—Цьфу, каб цябе...

Ні ей, ні яму неяк ад гэтых слоў не зрабіліся лягчэй. Як пабачыў ён сълёзы, што капалі памеж яе розовен'кімі пальчикамі, дык і сам замаркоціўся, — ледзь-ледзь не расплакаўся. Нахінуўся і прылажыў руку к яе валаскам, але разам спужаўся сваей адварі і адняў руку. Яна тымчасам не спіхала, а ўсё плакала ды плакала.

— Ці чуеш?—спагадзя ізноў сказаў Ляўонка, бо шкадаваў яе вельмі.—Ну, ці чуеш? Што табе?.. Мо набіў хто?.. Скажы!.. А мо згубіла што?.. Разам пашукаем...

Дзяўчынка ўсё ручкамі закрывала свае вочы і круціла галоўкай, але ня вытрывала і, усхліпываючы, атказала:

— Хустачку... згубіла. Бацька с кірмаша прывёз... сіненькую, ў кветачкі... а я ўзяла ды згубіла.

І заплакала ешчэ мацней, ешчэ горэй: „ай— ай— ай!..“

Лягонка, праканаўшыся, што памагчы ей ня зможэ, прыціх і толькі сумна пачаў угледацца ў пацямнеўшае небо. Дзяўчынку дужа шкадаваў, ажно сумна яму стало.

— Не плач... а мо ешчэ знайдеш!...— прашэптаў ён ізноў, але, прыкметнічы, што яна яго зусім нават ня чуе, адсунуўся і пачаў думаць, як гэта бацька задасцьць ей за ту ю хустачку. І бытцам бачыў, як бацька, вялікі чорны казак, бьець яе, і як яна бедная аж захліпаецца ад сълёз, дрыжыць ад страху і валіцца яму ў ногі.

Ня мог устаяць і адыйшоў колькі крокоў, але ізноў варнуўся і успёрся на плот. Хацеў канешне усцешыць яе хоць якім ласкавым словам.

— Устань, ідзі лепей у хату... прызнайся бацьцы, што згубіла, і ўсё. Дужа шкадуеш?..

Гаварыў ён гэта мягка, ціха і рад быў, што яна паслушала і ўсталала.

— Во, і добра! Ідзі ў хату, а не, то я с табой пайду, акуратна ўсё скажу і заступлюся нават. Ня бойся!

І Лягонка важна ускінуў плечыма ды аглядзеўся на вокол.

— Ня трэба...— прашэптала малая ды, стрэпнянуўшы пыл з спаднічкі, манілася ўжо ісьці.

Цяпер ён важна стаяў перад ёю; разставіў ногі, што аж лахмоцца неяк падняліся. Пастуківаў палкай і не звадзіў з яе сваіх вачэй, катормяе зіхацелі гордасцю і адлагай.

Дзяўчынка паглядзела спадылба і, размазываючы па твару сълёзы, сказала:

— Ня трэба... не ідзі... мамка ня любіць бедных.

І пайшла адна дарогай, аглянуўшыся разы са два.

Маркотна зрабілося Лягонцы. Ён з дзяబёлаго, гордаго непрыкметна стаў ціхім, згорбіўся, перэкінуў торбу з рук на плечы ды гукнуў дзяўчынцы, што хавалася ўжо за вуглом:

— Будзь здарова!

Тая аглянулася і счэзла з вачэй.

Вечэр надходзіў, і ў паветры была гэткая душната, якая заўсягды бывала перад бурай. Сонца ўжо было зусім нізка; адны толькі вярхушки тополей ў ім зіхацелі, а доўгіе цені, ў катормях хаваліся галіны дрэў, здавалося, разшыралі і выцягівалі іх пні... Небо дужа пацямнело, бытцам хто бархат расцягнуў над зямлём. Толькі чутно было у адным баку гоман людзей, а у другім, як песнью пеялі. Зусоль веяло душнатой.

Хланцу трохі стало страшно аднаму,—захацелося к дзеду; пашукаў яго вачамі і пабег нацянъкі. Жэбраваць яму зусім не хацелося. Чуў толькі, што сэрцэ неяк монна бьеца, што ногі падкашываюцца, а галава атказываеца думаць. Але аб дзяўчыны ніяк ня мог забыць, усё аб ёй думаў... Дзе яна ціпер? У хаці, ці не? Ці багатые яны? Калі багатыры, дык пабьюць... усе яны скучные; а калі бедные, то падчас і даруюць. У бедных семьях даражаць дзяцьмі, чэкаюць ад іх помачы. Адна за аднай думкі мучылі галоўку яго, шчамілі сэрцэ, ды ўсё цяжэй рабілося яму на душы...

А вячэрняя цемнь tym часам гусьцела, і ў паветры рабілося ешчэ душней. Па дарозі сустрэчаў казакоў, але яны прахадзілі міма, не глядзелі на яго, бо ўжо прывыклі к розным галодным валакітам з Рәсей. Ён сваімі тухлымі вочкамі глядзеў на іх і шыбка ішоў к цэркві, крыжы каторай ужо сьвеціліся праз лісьця.

Насупроці юго ляцеў гоман вертаўшагося стада. Вось і цэрква ўжо паказалася—малая, прысадзістая, памалеваная на сіні колер; кругом яе былі пасаджэнны топалі, ды такіе высокіе, што перэрасьлі нават крыжы, якіе чырвоным агнём зіхацелі ў апошніх блесках заходячага сонца.

Вось ідзе і дзед. Схіліўся пад сваі торбай, прылажыў руку да лба і шукае свайго ўнука.

За дзедам ідзе дзесяцкі станцы, пастуківае палкай і нешта бармочэ.

— Ну, што, пустая торба?—спытаўся дзед унука, като́ры ўжо чэкаў яго ля цэркоўнага платы.

— А я вось колькі сабраў! — крэхчучы скінуў дзед с плеч акуратна набітую торбу.

— Ах... і шчыра тутака дараць!.. Ах, як шчыра!.. А ты чаго надуўся?

— Галава неяк баліць...—ціха атказаў Лявонка.

Абодвы прыселі на узгорку і апёрліся плачамі аб цэглы, што былі зложэнны ля плота. Дзед з нейкай радасцю гладіў торбу, набітую уселякім дабром.

— Што?... Замарыўся?... Пойдзем пашукаць начлегу. А як зваць гэтага казака? А?

— Андрэй Чорны.

— Але, Андрэй Чорны! Гэтак мы і пашытаемся, дзе жыве той Андрэй Чорны. Вось ідзе чэлавек, яго і пашытаемся. А які съты народ, усюды пшанічны хлеб! Здароў, будзь чэлавечэ!

Казак проста к ім падыйшоў і памаленъку атказаў:

— І вы будзьце здаровы!

Апаслья разставіў шырока ногі, вытрапшчыў на іх свае вілікіе бытцам шкляные вочы, ды ўсё моўчкі чэсаўся.

Лягонка прытна глядзеў на яго, дзед міргаў сваімі старымі сълепнямі, а казак маўчаў, высалушіў толькі язык, ды ўсё стараўся ім злавіць кончык вуса свайго. А злавіўши— жваў яго ды ізноў выпіхаў з губы сваей. Наканец такі надумаўся і буркнуў ляніва:

— Ну... пойдземо у зборню.

— Чаго?—атклікнуўся неспакойна дзед.

Лягонка так увесь і затросся.

— Трэба... Прыказано. Ну!

Павярнуў ды маніўся ўжо ісьці, але як аглянуўся і убачыў, што яны з мейсца нават не краталаўца, гукнуў сардзіта:

— Ну, чаго чэкаеце?!

Тады дзед і Лягонка шыбка ўсталі і пайшлі за ім.

Лягонка паглядываў на дзеда і, прыкметніўши, што губа і рукі яго неяк трасуцца і што шукае нешта за пазухай, адразу уціміў, што дзед напэўна ізноў правініўся, як гэта ўжо калісь было. Стало яму страшна, адразу ўспомніў усю тую бяду... Тады дзед сцягнуў з двара бялізну, але тут жэ яго і злавілі. Крывілі, лаялі, нават білі, а паслья, хоць начала стаяла, выгналі іх з станіцы. А ноч была гэткая цёмная... Начэвалі яны нейдзе на пяску ля самога мора. А морэ тады цэльнью ночку дужа страшна плёскalo, і вада з гэткай сілай набегала на бераг, што аж пясок скрыпіў... Дзед усю ноч маліўся, зваў сябе злодзеем і прасіў Бога дараваць яму гэтае зладзейства, не караць ешчэ...

— Лягонка...

Дзед штурхнуў хлопца пад бок; той аглянуўся. Твар дзеда зрабіўся неяк шэрым, нос выцягнуўся, а губа дрыжалася.

Казак ішоў у перадзі, курыў люльку, збіваў палкай галоўкі пападаўшагося зельля і зусім на іх не глядзеў.

— На, бяры!... кінь... у крапіву... а прыкметь, куды кінеш... каб апаслья ўзяць...—ледзь чутно прашэнтаў дзед, шчыльна прысунуўся к хлопчыку і ткнуў яму ў руку нейкі чырвоны камок.

Лягонцы аж мароз прабег пад скурай. Падсунуўся блізенька к плоту, дзе расла вісока крапіва, і, паглядываючы на широкія плечы казака, выцягнуў руку ды кінуў у крапіву тую шмаціну... Кінуў і самлеў.

Шмаціна, як падала, широка развярнулася, і пабачыў тады Лягонка сіненкую с кветкамі хустачку, а за ёй бытцам угледзіў усю у сълезах маленькую дзяўчынку. Стаяла

перед ім як раз як жывая і гэтак сабой закрыла яму ўсё—і казака, і дзеда... Плач яе ізноў зазывічей у яго вушах, і здалося яму, бытцам тутака—перед ім — капаюць на зямлю съветлые яе сълёзкі, каторые закрываюць яму ўвесь съвет і студзяць яго грудзь, бытцам кусочкамі лёду...



Гэтак, як самлеўшы, ледзь ён валок свае ногі за дзедам у зборніцу. Чуў ужо, як там усе гаманілі, але не хадеў, а нават ня мог разабраць іх гутаркі. Пасьля бытцам праз туман бачыў, як высыпаліся кусочки дзедава хлеба, як яны ўдарыліся мягка і глуха аб стол... Дужа многа нейкіх галоў у вісокіх шапках тырчало кругом стада. А шапкі і галавы былі чорныя, хмарныя, ды ешчэ тое прыкметні, што яны ўсё ківаліся і гразілі... Пасьля два дужыя дзяцюкі падхапілі дзеда ды гэтак ім затрасцілі, што той аж захарчэў:

— Да душы, ня вінен!... Ня вінен, мае міленькіе... Богожэ тое бачыць!...

Лявонка заплакаў і абсунуўся на зямлю.

Узяліся тады за яго: паднялі, пасадзілі на лаўку і перетрасцілі ўсё яго шкуцьцё.

— Маніць Даніліха, чортава баба!—гэтак гукнуў нейкі казак сваім грубым сядзітым голасам, ды бытцам ударыў Лявонку па вушох.

— А хто іх там ведае? Можэ яны дзе і скавалі?—загаманілі іншыя ешчэ крапчэй.

Хлапцу здалося, што гэтымі словамі бьюць яго па галаве, ды гэтак моцна, што ён зусім самлеў, быткам нырнуў у чорную, глыбокую—без дна—студню.

Як трохі ачухаўся, то пабачыў, што галоўка яго ляжыць на дзедавых каленах, а сам дзед нахінуўся над ім ды плачэ мутнымі маленъкімі сълезамі, каторые плылі яму на шайку і дужа казыталі... Дзедавы твар, здавалося, паморшчыўся ешчэ крапчай, як заўсёды.

— Дзякаваць Богу, ачунеў... Пойдзemo, діцятка, адгэтуль,—выпушыці праклятые!

Лявонка падняўся і сеў посплеч; але цяжка яму было сідаць, бо здавалося, што ў галаве ёсць нешта вельмі цяжкое і што вось-вось яна зара і зваліцца с плеч... Узяў яе абапол ды пачаў памаленьку качаць з боку на бок.

— Што, баліць? Родненъкі ты мой!.. Намучылі яны нас... Проста зьверы! Згінуў кінджал, згубіла дзеўка сваю хустачку, а яны ўсё на нас, ды на нас!.. Божухна ты мой, Божухна!.. за што нас караеш?!

Пісклівы голас дзеда ажно скрэбаў Лявонку ў нутры, і пачаў ён, што тамака загараецца гэткая вострая іскра, каторая быткам аддаляе яго ад дзеда.

Ён адсунуўся і спадылба глянуў на старога; здалося яму, што з маршчын выпаўзаюць маленъкія благіе гадзюкі кламства... Уздрыгнуў і паглядзеў навокол...

Сядзелі яны на дарозі за станіцай—у цяньку, пад дубам. Ужо ноч была,—ўзыўшоў месяц; а малочна-серэбранный сьвет яго славіцца па пустому стэпу і навадзіў сумную жуду. Далёка—там, дзе земля схадзілася з небам, падыймаліся цёмные хмары і ціха плылі па небі; падчас заходзілі на месяц, а тады па зямлі прабегалі доўгіе цені. А было іх шмат; яны шчыльна клаліся на зямлю, памаленьку плылі па ёй ды неў знак гінулі, быткам у нейкія шчыліны праваліваліся.

З станіцы далеталі ешчэ галасы; дзенедзе съвеціліся аганькі і быткам міргалі зоркам на небі.

— Пойдзemo, дзіцятка!.. трэба ісьці,—сказаў дзед.

— Ой, хочаецца пасядзець!...—ціха прашэнтаў Лявонка.

Іму падабаўся стэп. Ідуць у дзень, любіў ён глядзець наперад, туды, дзе небо быткам кладзецца на шырокую грудзь зямлі... І сънліліся яму там аграмадные гарады з добрымі людзьмі, каторые самі хлеб даюць,—прасіць на треба. А калі падхадзіў бліжэй і бачыў такую самую станіцу, як усе, тады неяк злосна яму рабілося за гэтае ашуканство. А на другі дзень, як шырокі стэп ізноў развертаўся перад яго вачамі, ён ізноў востра угледаўся, ці не пабачыць дзе тых гарадоў...



Вось і цяпер задумаўся ды глядзеў у даль, адкуль па маленьку надыходзілі цёмныя хмары. Яны здаліся яму дымам с тысяч коміноў гэтага горада, што ён дужа хацеў па бачыць...

Цяжкі, глухі кашэль апушціў хлопца.

Дзед ад кашлю захліпаўся, сълёзы ліліся, губа раскрылася, вочы высалупліся, ды ўвесь твар стаў нейкім страшным—невычайным,—і другі раз запалілася ў Лягонцы тая іскорка, што яго аддаляла ад дзеда.

— Ну, пасядзім, пасядзім ешчэ!...—ледзь выгаварыў дзед, ды нешта пачаў шукаць за пазухай.

Лягонка адварнуўся ды ізной пачаў глядзець у даль.

— Лягонка!.. Паглядзі!..—разам радасна ўсхліпнуў дзед, і ў руцэ яго мігнуло нешта доўгае, дужа бліскучае.—Ручка серэбраная, да душы серэбраная!... поўсотні каштуе!...

А ўвесь дрыжаў,—і ад грудной болі, і ад хцівасці.

Лягонка адпіхнуў працягнутую к яму руку.

— Схавай, дзядуля!.. схавай!.. — трывожна пачаў прасіць.

— Ну, і чаго спужаўся, дурніца ты гэткі?!.. Чаго? Нікога нема!.. Я ў вакно зірк, аж ён вісіць.. я яго хап, ды пад палу... а пасьля ў кустах схаваў... І дурные яны!.. І хустачку ўзяў... во яна!..

Выцягнуў с торбы і патрос хустачкай перад вачамі хлопца.

Перад Лягонкай як бы разарвалася завеса, і ён быткам пабачыў гэткі абрэз:—Ён і дзед шыбка съпешаць па вуліцы станіцы, адварочываюцца ад людзей і баяцца іх. Лягонцы здаецца, што кожны мае права іх біць, плюнунь ім у вочы, лаяць іх... Усе—хаты, дрэвы, плоты—ў нейкім дзіўным тумане ківаюцца грозна... Гудзяць неяк страшэнна галасы... А дарога доўгая, выходу не відаць; хаты с цёмнымі вокнамі быткам находзяць на іх, хочуць задушыць, ды падчас то атхінаюцца, то ізноў маняцца крывіць... З аднаго вокна чуцен выразна крык: „Зладзеі! Зладзеі! Зладзеі!..“ Лягонка зірк у тое вакно, ды пабачыў усю у сълезах дзяўчынку, каторую раней ён хацеў бараніць... Яна угледзіла яго і высунула язык, а сіненькіе яе вочкі дужа калоді душу Лягонкі, быткам іголкі..

Абрэз той паказаўся на адзін момант і зара згінуў, але ўзбунтаваў Лягонку проці дзеда.

Дзед то гукаў, то кашляў, махаў рукамі, съмеяўся, трос галавой і абціраў пот, каторы абліваў яго паморшчаны лоб.

Густая, як-бы парваная хмара зацягнула месяц, і цень закрыў дзедавы твар. Лягонцы здаліся, што тая дзяўчынка стаіць поплеч,—і вось пачаў ён іх раўнаваць. Слабы, пісклівы,

хцівы, абарваны дзед пры съвежай, маладзенъкай, прыгожай дзяўчынцы—здавалося—быў зусім непатрэбны на съвеці ды сядзіты, як у казах. За што ён яе скрыўдзіў? Як жэ гэта можна было? Ён ей ня родны...

А дзед скрыпей:

— Каб сто рублёў... сабраць!.. Памёр-бы тады спакойна...

— Маўчи!.. разам крыкнуў Ляронка.—Памёр-бы... а ўсё жывеш, не паміраеш... крадзеш толькі!.. — крыкнуў ды скочыў зусім бледны.—Стары ты злодзея!.. У-у—і пачаў трасьці сваім малым кулаком перад дзедавым носам. Апасыля сеў і праз зубы ўжо цэдзіў:—Дз-ц-а абакраў... вельмі пекна!.. Стары, а гэтак робіш... Не даруюць табе на tym съвеці!..

Разам ускалыхнуўся стәп, падуў вецер, і месяц сваім сінім съветам ablіў увесь стәп, каторы паказаўся дужа глыбокім. Туман пачаў хістацца і скора зусім згінуў.. Ударыў пярун і разыйшоўся грохат... Небо і земля задрыжалі... Набегла куча густых хмар і праглынула месяц.

Зрабілося цёмна. Нейдзе далёка бліснула бліскавіца, і спагадзя загудзеў гром.. Апасыля спіхло,—здаецца, ўсё спіхло на векі.

Ляронка жэгнаўся. Дзед сідзеў, нават не уздрыгнуў, прыпёрся толькі шчыльна к дрэву, быткам зросся з ім.

— Дзядуля!..—прашэнтаў Ляронка, са страхам чэкаючы, як гэта зара ударыць пярун.—Поўдзем у станіцу...

Небо ізноў задрыжало, бліснуў сіні агонь, загрохатало, быткам праехаў нейдзе воз з жалезам.

— Дзядуля!..—крыкнуў Ляронка.

Голос яго зьвінеў, як разбіты збанок, ледзь чутны за грохатам пяруноў.

— А што... ўнучок ты мой... спужаўся...—ня рухаючыся з мейсца сіпла прашэнтаў дзед.

У яго словах чутно было скаргу і боль. Ляронцы здавалося, што гэта гукае нехта другі.

Пачалі падаць вялікіе каплі вады, ды неяк таемна, быткам асьцерэгалі людзей... Здалёку дык ужо і моцна шумеў дождж. А тутака кожная каплю падала асобна і памірала без эха. Гром грымеў ўсё бліжэй, бліскавіцы часьцей перэбегалі па небі.

— Ня пойду назад у станіцу! Хай мяне, злодзея, сабаку... тутака дождж зальець... хай пярун спаліць!—усхліпываючы гукаў дзед.—Ня пойду!.. Ідзі!..—Вось яна дзе!.. Ідзі!.. Не хачу, каб ты тутака сядзеў... пайшоў!.. Ідзі!.. Ідзі сабе!..

Дзед ужо ня гукаў, а крычаў сіпла.

— Дзядуленька!.. даруй... ня гневайся!.. — падпоўзшы пачаў прасіць Лявонка.

— А!.. Ня пойду!.. Не дарую... Сем год я цябе няньчыў!.. Усё дзеля цябе... і жыў... дзеля цябе. І што мне трэба?.. Я паміраю, вось глядзі... зара памру... а ты зладзеем мяне лаеш... А на што я краў?.. Табе... ўсё табе кіну... Вось, бяры... бяры... Хацеў, каб ты меў на ўвесе свой век... і краў... Бог усё бачыць... Ён ведае... піто краў... ведае... Пакарае мяне... Не памілуе мяне, старога сабаку.. за зладзейства. І пакараў ужо... і навучыў ужо... Божухна мой, дужа ж крэпка навучыў ты мяне... Рукой дзіцяці ты забіў мяне... Гэтак і варт!.. Справедлівы ты, Божэ!.. Іду ўжо на суд Твой... Пасылай за душой маей... Ох!.. вось і.. ўсё!..

Голас дзеда, як дротам, кальнуў у сэрцэ хлопчыка, і страх холадам абняў яго.

Пяруны без адпачынку грымелі, трасьлі небам і зямлёй, адзін аднаго перэгнялі, каб шыбчай злучыца ды пагукаць з зямлёй. Бліскавіцы памінутна разрывалі небо, стап дрыжаў, ды па ім перабегаў то блеск, то пакрывала цемнь. А бывало, што толькі негдзе далёка зас্বеціць маланка—без грохату, бытцам не было там буры.

Паліў дужа густы дождж. Яго каплі ад бліскавіц съвеплісія, як ніткі з сталі, ды зусім закрылі агні ў станіцы.

Лявонка заміраў ад страху і съцюжы. Гэта ён скрыў дзіў дзеда. Уцяміў ён сваю віну з сумных зыксў яго голасу. Лявонка угледаўся ў адно мейсцэ, ды баяўся міргнучы нават тады, калі с прамокшай галавы съекала вада, і каплі яе спадалі ў очы; увесе заслушаўся ў ціхі голас дзядулі, што гінуў за грохатам пяруноў.

Лявонка прыкметіў, што дзед сідзіць, як палена, нават не кратаетца,—і здалося яму тады, што трэба уцекаць, кінучы дзеда. Ен ціханька, неўзнак, падпоўз к дзеду, прыткнуўся к яму локцем ды зара моцна ўздрыгнуў, бо чэкаў чагось дужа страшнага.

Бліскнула маланка і на момэнт усё асьвяціла, ablila i ix сваім съветам, іх-мокрых, скорчаных, маленьких, залітых вадой, што з галін дрэва сплывало..

Дзед разгадзіў рукамі, бо дух яму ўжо спёрло; а ўсё ешчэ барматай.

Лявонка заглянуў у яго твар і разам закрычаў, так спушчаўся: ад сіняго съвету бліскавіцы паказаўся ён мёртвым, вочы бяльбом ужо захадзілі...

— Дзядуленька!.. Пойдзем!..—страшэнна крыкнуў хлопец, ды схаваў сваю галоўку памеж кален дзеда.

Дзед ешчэ пахіліўся, абняў яго сваімі тонкімі, крывымі рукамі, прыцінуў моцна к сабе і узвыў, як воўк, што траштіў у жалезы.

Той вой вельмі спужаў хлапца; ён ледзь не звар'яцеў, вырваўся і пабег проста, як стрэла; бліскавіцы асьлеплялі



яго—нічога ня бачыў; то валіўся, то ізноў падыймаўся і што раз далей гінуў у цемнаце, раздіранай памінутна блескамі новых бліскавіц і маланак. Хлопец бег і бег, проста адурэўшы са страху...

А дождж ішоў, неяк съцюдзёна шумеў, шумеў безжасно... І здалося падканец, што на стэпі ніколі нікога больш не было апрача бліскавіц ды грохату пяруноў...

Назаўтра раніцай станічныя дзеци пабеглі на пажню гуляць, але зара вярнулася, паднялі трывогу ды началі ўсім рассказываць, што яны бачылі ўчэрашняга дзеда ля шляху над дрэвам. А пэўне яго зарэзалі, бо ляжыць побач і кінджал.

Як старые казакі прыйшлі глядзець, дык выйшло, што не так. Дзед ешчэ зіпаў. Пабачыўшы, што ідуць людзі, ханеў падняцца, але ня мог. Мову яму адняло, і ён толькі вачамі ўсіх пытаў і кагосці шукаў імі у грамадзе; але не знайшоў, каго шукаў, дый ніхто нічога яму не атказаў...

Пад вечэр памёр, і закапалі яго там, дзе знайшли,—пад дрэвам. Казалі, што на могілках хаваць нельга, бо раз што

ён чужы, ды ешчэ і злодзей, і памёр без пакуты. Ля дзеда ў балоце знайшлі і кінджал, і хустачку.

Прайшлі два дні,—знайшлі і Лявонку.

За станіцай над аднай ямай дужа началі кружыцца вароны. Пайшлі людзі глядзець, што іх там прынаджывае, і знайшлі хлопчыка. Той нежывы з раскінутымі ручкамі лежаў на дне ямы—у гразі, што асталася пасъля дажджу.

Перш думалі пахаваць яго на могілках, бо быў ешчэ малы, але пасъля адумаліся і пахавалі ля дзеда — пад дрэвам. Насыпалі узгорак і паставілі каменны крыж.



Напісаў М. Горкій.

З расейскага пералажыла Зязюля.

Рысункі Яніслава Валаўты.

БЕЛАРУСКАЯ ВЫДАУНІЦКАЯ СУПОЛКА

„Загляне сонцэ і ў нашэ ваконцэ“

Пецербург 6 лінія дом № 1 кв. 20.

Суполка выдала і ўзяла на склад:

Беларускі лемэнтар 6 к. з рыс.	Biełaruski lementar 6 k. z rys.
Першае чытаньне 6 кап. з рыс.	Pieršaje čytańnie 6 kap. z rys.
Другое чытаньне 25 кап.	Pan Tadeuš Marcinkiewiča 25 k.
Гутаркі аб небе і зям. 15 кап. з рыс.	leps. wydańnie 50 k.
Жалейка Я. Купалы 50 кап. лепш. выданьне 80 к.	Hapon Marcinkiewiča 15 kap. leps. 30 kap.
Цукер В. Тройцы 3 кап.	100 pryzkazak, zahadak ect. 13 k.
Гутаркі аб гаспадарцы 3 к.	Cukier W. Trojcy 3 k.
Як ратаваць уздутую жывёлу 3 кап з рыс.	Jak ratawać uzdutuju žywołu 3 k. z rys.
Дым Конопніцкай 4 кап.	Gedali E. Ožeškowaj 6 k. z rys.
Вязанка Я. Лучыны 4 кап.	Ziamielnaja sprawa ū Nowaj
Казкі А. К. 6 кап.	Zelandii 3 k.
Казка аб вадзе 3 кап.	Kazka ab wadzie 3 k.
Тарас на Парнасе 5 кап.	Taras na Parnasie 5 k.
Гедалі Э. Ожэшковай 6 к. з рыс.	Jak baranicca ad chalery A. Hr.
Замельная справа ў Новай Зе- ляндіі 3 кап.	1 kap.
Як бараніцца ад халеры А. Гр. 1 кап.	Karotki katechizm 5 k.



1964

ВЫДАНЬЯ
„НАШАЕ НІВЫ“

- № 1 і 2. Зямельная справа ў Новай Зэляндыі цэна 3 кап.
№ 3 і 4. Ожэшко. Гэдалі, з рэсункамі — цэна 6 кап.
№ 5 і 6. Бэльлямі. Казка аб вадзе—цэна 3 к.
№ 7 і 8. Вацюк Тройца. Іцукер — цэна 3 к.
№ 9 і 10. Гутаркі аб гаснадарцы—цэна 3 к.
№ 11 і 12. А. Гр. Як бараніца ад халеры—цэна 1 кап.
№ 13 і 14 Першы Беларускі Календар „Нашае Нівы“ на 1910 г.

Цэна 15 к. с перэсылкай 20 к.

- № 15 А хто там ідзе ? Беларуская песьня з нотамі Словы Янука Купалы. Музыка Л. М. Рогоўскага цэна 10 кап.

Склад пры канторы газэты „Наша Ніва“

у Вільні, Віленская вуліца д. № 20.



ВЫДАУНІЦКАЯ СУПОЛКА
— ■ ■ „НАША ХАТА“ ■ ■ —

выдала пакуль што такіе кніжкі:

- № 1. М. Конопніцка Дым, з рэсункамі — цэна 4 кап.
№ 2. ТАРАС на ПАРНАСЕ—цэна 5 кап.
№ 3 Ядвігін Ш. Дзед Завала цэна 5 кап.
№ 4. Як будаваць добрые рамовыя вульлі. Цэна 5 кап.

Выдаўніцтво „ПОЛОЧАНІН“

- № 1. Альберт Паўловіч „СНАПОК“ (зборнік вершоў цэна 15 кап.

Усе гэтые кніжкі можна выпісываць праз кантору рэдакціі „Наша Ніва“ Вільня, Віленская вуліца № 20. Малыя гроши, да рубля, можна пасылаць пачтовымі маркамі; хто выпісывае адразу за рубель за перэсылку не плаціць. Для гандляроў робіцца уступ а.



Бел. народ
1944 X 4



Цэна 8 кап.

Глаўны склад: Вільня, Георгіевскій праспект,
4, кв. 10 кантора „НАШАЕ ХАТЫ“.

Друкарня Марціна Кухты, Вільня, Дворцовая 4.